

Рэпартаж

# НАВАГОДНІ РЭЙД З «АХОВАЙ»,

## або Начное дзяжурства журналіста ў кампаніі міліцыянераў і сабакі

Трэцюю запар навагоднюю ноч карэспандэнт «Звязды» праводзіць з міліцыянерамі. Пазалетась — з АМАПам, летась — у апэратыўна-дзяжурнай службе УУС і ДАІ. А ў апошнія хвіліны адыходзячага года пачалося дзяжурства з супрацоўнікамі Дэпартамента аховы.

### А дзе сабака?

Перад выездам з міліцыяй міжвольна хацелася (бадай, у тысячны раз) паглядзець камедыю «Іронія лёсу, або 3 лёгкай парай». Калі ў Жэні, галоўнага героя, традыцыя штогод 31 снежня хадзіць з сябрамі ў лазню, у мяне — па міліцэйскія рэпартажы. Чаму? З чаго? Падабаецца! І вельмі рады, што чарговы раз стаў спадарожнікам людзей, якія, як высветлілася, таксама любяць тое, чым займаюцца. Прызналіся, што «сядзец» на пастах ва ўстановах ім цяжка. А вось «ляцец» на аўто куды трэба — задавальненне.

У апошні пераднавагодні вечар фільм «Іван Васілевіч мяняе прафесію» з эпізодам пра сабаку быў якраз у тэму. Памятаецца: «Сабака з міліцыяй абяцаў прыйсці...»? Дзеля першага ў прынцыпе і вырашыў зрабіць чарговы навагодні рэпартаж. Тым больш што мне анансавалі дзяжурства з нямецкай аўчаркай — такой жа, як у кіно.

Каля 23.30 сеў у службовы «форд». Пазнаёміліся. **Алег ЗУЕЎ, міліцыянер-кіроўца групы затрымання Кастрычніцкага раённага аддзела Дэпартамента аховы горада Віцебска**, служыць каля чвэрці века ў адным аддзеле! Прыкладна палову на-



вагодніх начэй — на службе. Яго напарнік — **міліцыянер-кінолаг групы затрымання, старшы сержант Дзяніс БЯЛЯЕЎ**. Ён у міліцыі трэці год. Да гэтага быў таксама кінолагам — служыў ва ўнутраных войсках.

Едзем. Дык а сабака дзе? Аказваецца... у багажным аддзяленні. Ціхенька ляжыць, ні гуку. Думаў перад рэйдам, што сабака будзе гаўкаць, мітусіцца. Усё наадварот.

### Абаяльны... спецсродак

Нямецкай аўчарцы па мянушцы Жан 2,5 года. Каб параўнаць з чалавечым узростам, трэба памножыць на шэсць. Па сабачых мерках — у самым росквіце. Каб выдрэсіраваць, трэба патраціць мінімум паўгода.

Кінолаг растлумачыў, што сабака, згодна са службовай інструкцыяй,



прыраўноўвацца да спецыяльнага сродку абароны. Такі абаяльны «спецсродак» з хвостом. Калі зламаўнік паспрабуе напасці на супрацоўніка міліцыі, абароніць, можна сказаць, «на аўтамаце». У справе затрымання ён таксама профі з вялікай літары. Ад яго не ўцячы. Калі дагоніць і зубамі зачэпіць, тут ужо прабачце, чалавек дарагі. Лёгка возьме след, без памылкі вызначыць, каму належыць рэч...

Калі няма работы, хвастаты вельмі дружалюбны і прыветлівы. Дзяніс Бяляеў кажа, што з Жанам перыядычна выступае на святах, у аздараўленчых летніках, школах. І на такіх паказальных выступленнях яго нават гладзяць.

А вось фатаграфавання сабака, як мне падалося, не любіць. Вельмі цяжка кінолагу было яго паставіць, пасадзіць так, каб глядзеў у аб'екты.

Цікава, што некалькі тыдняў таму Жан дапамог раскрыць кра-

дзеж вялікай алюмініевай лесвіцы. А на першым дзяжурстве навіў на таго, хто скраў мотаблок... Дарэчы, бацька Жана, Карат, выйшаў на след мужчыны, які адкрыў страляніну ў вёсцы. Вывеў на хату, дзе той схаваўся, знайшоў спачатку ружжо, потым і самога... стралка.

Жывуць сабакі ў гадавальніку. У тых, якіх бяруць на дзяжурствы, толькі адзін пастаянны кінолаг. Звычайна служаць хвастатыя каля дзесяці гадоў. Могуць і больш, калі здароўе дазваляе, не страчваюць няхайна прыклад. Але ці служыць далей — вырашае ветэрынарная камісія. Амаль як у людзей усё. На «пенсіі» экс-міліцэйскія сабакі звычайна жывуць у сваіх кінолагаў, іх знаёмых. Кормяць іх камбінавана: сухім кормам, кашамі. Саба-

вёз адказную работніцу. Вядома, было шкада прывабную маладую жанчыну, якой прыйшлося пакінуць святочнае застолле. Але ж трэба было падпісаць адпаведны акт. Пакуль афармлялі патрэбныя паперы, спрабаваў зрабіць з Жанам сэлфі на памяць ды пачытаць яму верш Ясеніна «Дай, Джым, на шчасце лапу мне...». Сабака паводзіў сябе дружалюбна, але добрае фота самому зрабіць не атрымалася. Дапамагла бібліятэкар.

У выпадках рэагавання на месца прывозяць і дзяжурнага электрыка ведамства. Той упэўніваецца, што сігналізацыя ў парадку, зноў яе падключае. Так было і гэтым разам. Калі везлі дамоў бібліятэкара, прасіла згадаць у артыкуле і іншага сабаку — Кая, які таксама з міліцыяй прыязджаў у бібліятэку. Праўда, не ў навагоднюю ноч.

### Банк рабуюць?

Потым міліцыянеры правярылі пост аховы ў будынку абласнога суда, аглядзелі знешні перыметр. Раптам быў атрыманы сігнал, што спрацавала сігналізацыя ў банку. Яны хутка заскочылі ў аўто, адзетыя, дарэчы, у бронекамізэлькі і цяжкія шлемы. Я ледзь паспеў за імі... Праўда, на выклік паехаў іншы экіпаж, які знаходзіўся бліжэй. Але ў банку нічога надзвычайнага не адбылося. Зноў жа сігналізацыя спрацавала ад вібрацыі, а такое можа здарыцца і ад моцнага ветру, і ад граду.

«Ахова» выязджае і ў выпадку, калі ўключаецца так званая «трывожная кнопка» ва ўстановах. Напрыклад, у кавярні хуліганяць, нейкі канфлікт — супрацоўнік націскае на кнопку, і міліцыя хуценька прыязджае. У горадзе нарматыў — да сямі хвілін.

Каля трох гадзін ночы мы пад'ехалі да дзіцячай стаматалагічнай паліклінікі. «Што ж там скрасці можна?» — пацікавіўся я. Камп'ютары, лекі... ды ці мала што. І зноў жа агляд перыметра, ці цэлыя вокны, дзверы. Кінолаг застаўся каля медыцынскай установы, а мяне адвезлі да карпункта. Пашкадаваў на развітанне, што не спрацавала сігналізацыя... у запарку, дзе можна было б убачыць сімвал ужо бягучага года — свінак. Вось бы і сустрэліся хвастатыя «талісманы», калі мець на ўвазе, што адыходзячы год быў годам Сабакі. Прыкладна чатыры гадзіны дзяжурства прайшлі незаўважна.

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.**

### Даберманы з Германіі і...

Усяго ў Дэпартаменце аховы Віцебшчыны каля 130 сабак. Цікава: а наогул, ці даўно іх выкарыстоўваюць у якасці памочнікаў міліцыі Прыдзвіння?

Як паведаміла **начальнік гісторыка-дэманстрацыйнай залы цэнтра культурна-выхаваўчай работы УУС Іна АБРАМАВА**, усё пачалося ў 1928 годзе. З Германіі прывезлі трох даберманаў. Іх выкарыстоўвалі супрацоўнікі крымінальнага вышуку. Калі ў наш час той, хто працуе з сабакам, — кінолаг, тады была іншая пасада: спецыяліст-праваднік службовых сабак.

Але даволі хутка даберманаў прыйшлося замяніць на аўчарак, бо апошнія лепш працавалі ў лютыя маразы, тады ж надрукавалі інструкцыю па дрэсіроўцы.

У канцы 1930-х аўчарка з Віцебска па мянушцы Ірма стала пераможцай усебеларускіх конкурсаў. Знакамітасць 1970—1980-х гадоў — аўчарка Джульбарс, які раскрыў шэраг «гучных» злачынстваў. У канцы 1990-х спаніэль Бакс знайшоў буйную партыю наркотыкаў. За гэта малодшы інспектар-кінолаг Сяргей Прыхожы і сабака былі адзначаны на ўзроўні кіраўніцтва УУС.

Бяспека

# ВА ЎЗМОЦНЕННЫМ РЭЖЫМЕ

Для гарантвання грамадскага парадку ў месцах правядзення святочных гулянняў прымаюцца дадатковыя меры бяспекі. Было ўстаноўлена ачапленне і кантрольна-прапускны рэжым. Тэрыторыю правядзення мерапрыемстваў правяралі сапёрна-піратэхнічныя групы. У месцах гулянняў была павялічана шчыльнасць нарадаў міліцыі.

Каб пазбегнуць ДТЗ і затораў на дарогах, аўтатранспарт накіроўваўся па змененай схеме руху. На ўзмоцнены рэжым нясення

службы было пераведзена каля дзесяці тысяч супрацоўнікаў органаў унутраных спраў і вайскоўцаў унутраных войскаў.

— Новы год прайшоў спакойна, без грубых парушэнняў грамадскага парадку, — паведаміў **начальнік упраўлення аховы правапарадку галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі МУС Дзмітрый КУР'ЯН**. — Непасрэдна ў месцах правядзення масавых мерапрыемстваў меры па спыненні правапарушэнняў прымаюцца апэратыўна, надзвычайных здарэнняў і злачынстваў зафіксавана не было.

Тым не менш ад няшчасных выпадкаў і праблем, звязаных з «чалавечым факта-

рам», застрахаваць не можа ніхто. Так, у аварыі ў Гродзенскім раёне загінула адна непаўналетняя дзяўчына. Яшчэ дзве дзяўчыны пацярпелі. ДТЗ адбылося 1 студзеня каля трох гадзін паблізу аграгарадка Азёры. 32-гадовы кіроўца аўтамабіля «Нісан Серэна», які знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення, не справіўся з кіраваннем і выехаў за межы праезнай часткі на сельскагаспадарчае поле, дзе машына перакулілася. У выніку чатырнаццацігадовая дзяўчына, якая знаходзілася ў аўтамабілі, ад атрыманых траўмаў памерла на месцы здарэння. Дзве шаснаццацігадовыя паса-

жыркi з цялеснымi пашкоджаннямi шпіталізаваныя.

1 студзеня быў знойдзены мёртвым у сябе дома ў Навагрудку ўладальнік сядзібы ў стылі фэнтэзі Сяргей Коваль. Знакамітая сядзіба была пабудаваная ім у вёсцы Літоўка пад Навагрудкам і выклікала неадназначнае стаўленне грамадзян. Як паведамілі ў Следчым камітэце, па гэтым факце праводзіцца праверка. Паводле папярэдніх інфармацый, прыкмет крымінальнага характару здарэння не назіраецца. Прызначаная судовая-медыцынская экспертыза, якая ўстаноўіць дакладную прычыну смерці.

**Сяргей КУЛАКОЎ.**